

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК КП(б) БЕЛАРУСІ, СОЎНАРКОМА
І ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР

ЗАГАД

Вярхоўнага Галоўнакамандуючага

Камандуючаму войскамі 3-га Беларускага фронту

Генералу арміі ЧЭРНЯХОЎСКАМУ

Начальніку штаба фронту

Генерал-палкоўніку ПАКРОЎСКАМУ

Войскі 3-га БЕЛАРУСКАГА фронту, прадаўжаючы сціскаць кальцо акружэння Усходне-Прускай групіроўкі праціўніка, штурмам авалодалі гарадамі ВОРМДЗІТ і МЕЛЬЗАК — вазжымі вузламі камунікацый і моцнымі апорнымі пунктамі абароны немцаў.

У баях за авалоданне гарадамі ВОРМДЗІТ і МЕЛЬЗАК вызначыліся: генерал-палкоўнік ГАРБ ТАВА, генерал-лейтнант ОЗЕРАВА, генерал-лейтнант ІВАШЧКІНА, генерал-мабра ГАРНІЧА, генерал-лейтнант УРЕАНОВІЧА, генерал-мабра НІКІЦІНА, генерал-лейтнант ЗАХАРАВА, генерал-лейтнант ІВАНОВА, палкоўнік ТЕЛНОВА, генерал-мабра КАНВАЛАВА, палкоўнік АБЛАВА, палкоўнік ГРЭКАВА, генерал-мабра МІХАЛІЦЫНА, палкоўнік КРЫВЕНЦОВА, палкоўнік ВЯЗНІКОУЦЭВА, палкоўнік СОБАЛЕВА, палкоўнік ПЕРАВОЗНІКАВА, генерал-мабра КРОНІКА, генерал-мабра ДАЛМАТАВА, генерал-мабра МАЛЮНОВА, генерал-мабра ХВАСТОВА, палкоўнік ЦВЕТНОВА; артылерысты генерал-палкоўнік артылерый БАРСУКОВА, генерал-мабра артылерый ВЛАДЗІМІРАВА, генерал-мабра артылерый ВАСІЛЬЕВА, палкоўнік АЙРАПЕТАВА, палкоўнік ПАПОВА, генерал-мабра КАРСАНОВА, палкоўнік СТАРЫНІНА, палкоўнік МАРГУЛІСА, палкоўнік БАБІЧА, палкоўнік КАРАЛЕВА, палкоўнік ТУРЧАНЫНАВА, генерал-мабра КАЛАЦІЛАВА, палкоўнік ГАЛАУЧЫНКА, падпалкоўнік ВЛАСЕНІКА; танкісты генерал-палкоўнік танкавых войск РОДЗІНА, палкоўнік АПАРЫНА, палкоўнік ШЫРОВА, палкоўнік ЯЧНІКА, палкоўнік ЛАБАНАВА, падпалкоўнік ТІМАФЕЕВА, падпалкоўнік КАРТАШОВА, падпалкоўнік ЗІРКА, мабра ВЕДЗЕХІНА; лётчыні генерал-палкоўнік авіяцыі ХРУКІНА,

генерал-мабра авіяцыі БЕЛОВА, генерал-мабра свайцый НЕЧЫПАРЭНКА, генерал-мабра авіяцыі ЗАХАРАВА, палкоўнік ШЫНКАРЭНКА, палкоўнік АНДРЭЕВА, палкоўнік ЧУЧЭВА, палкоўнік ПРУТКОВА, палкоўнік ХАТМІНСКАГА, палкоўнік ЗІМІНА, палкоўнік ЕГОРОВА, падпалкоўнік ЗАКЛЕПА, мабра ЗАМОРЫНА, мабра ЛАУРЭНЕНКАВА, мабра ДЭЛФІНА; сапёры генерал-лейтнанта інжынерных войск БАРАНАВА, генерал-мабра інжынерных войск ЖЫЛІНА, генерал-мабра інжынерных войск МЭЛЬНІАВА, палкоўнік СЕВАСЦЬЯНАВА, палкоўнік ЛОГІНАВА, мабра РЭЙНСОНА; сувязісты генерал-лейтнанта войск сувязі БУРАВА, генерал-мабра войск сувязі МІШЫНА, палкоўнік КУРТУКОВА і падпалкоўнік ЦЫЛЕОВА.

У азнаменаванне атрыманай перамогі злучэнні і часці, якія найбольш вызначыліся ў баях за авалоданне гарадамі ВОРМДЗІТ і МЕЛЬЗАК, прадставіць да ўзнагароджання ордэнамі:

Сёння, 17 лютага, у 21 гадзіну сталіца нашай Радзімы МАСКВА, ад імені Радзімы салотуе доблесным войскам 3-га БЕЛАРУСКАГА фронту, якія авалодалі названымі гарадамі, — дваццацю артылерыйскімі залпамі з двухсот дваццаці чатырох гармат.

За выдатныя баявыя дзеянні АБ'ЯВЛЯЮ ПАДЗЯКУ іруемымі Вамі войскам, якія ўдзельнічалі ў баях за авалоданне гарадамі ВОРМДЗІТ і МЕЛЬЗАК.

Вечная слава героям, паўшым у баях за свабоду і незалежнасць нашай Радзімы!
Смерць нямецкім захопнікам!

Вярхоўны Галоўнакамандуючы Маршал Совецкага Саюза І. СТАЛІН.

17 лютага 1945 года.
№ 282.

Самаадданай працай у тылу каваць перамогу!

Герцажная Чырвоная Армія з нябачанай у гісторыю войнаў сілай і тэмпам вядзе пабедаюсае наступленне супроць нямецка-фашысцкіх войск.

Тысячы баявых кіламетраў прайздзілі Чырвоная Армія за час Айтчынай вайны. У жорсткіх і крываралітых баях яна вызваліла з нямецкай няволі землі Совецкага Саюза, Польшчы, значную частку Чэхаславакіі. Нямецкія войскі выгналі з тэрыторыі Румыніі, Балгарыі, Філіпіндыі, а значнай часткі Венгрыі, сталіцай якой — пасля паўтарысячнай асады — дзялілі авалодалі нашы войскі. Удары савецкіх войск па нямецка-фашысцкіх захопніках дапаўняюцца ўдарамі з захаду з боку войск нашых саюзнікаў. Нямецкія захопнікі выгналі з земляў Францыі і Бельгіі, з часткі Галандыі.

Вогненнае поле вайны будзе зараз на нямецкай зямлі, на зямлі тых, хто на працягу многіх год трымаў у жалезных тугах народы Еўропы, хто знішчыў тысячы ні ў чым непавінных, забобаронных людзей, хто свай смерць, разбурэнні, гора.

Германія стаіць на краі бездзяні. Ішчэ некалькі намагаюцца — і яна паліць тугі стражымаю. Германія асуджана. Гэтая туга з асаблівай сілай падкрэслена ў рашэнні Крымскай канферэнцыі трох саюзных дзяржаў — Совецкага Саюза, Вялікабрытаніі і Злучаных Штатаў Амерыкі.

На гэтым заключным этапе вайны кіраўнікі трох саюзных дзяржаў абвясцілі свае связшчынныя мэты па канчатковаму разгрому Германіі.

«Нашай няўхільнай мэтай», — гаворыцца ў рашэннях, — «з'яўляецца знішчэнне германскага мілітарызму і нацызма і стварэнне гарантый ў тым, што Германія ніколі больш не будзе ў стане наўручыць мір усёму свету».

Гістарычная рашэнні Крымскай канферэнцыі кіраўнікоў трох саюзных дзяржаў — гэта слаўная веха на шляху да канчатковага разгрому гітлераўскай Германіі. Гэтая рашэнні яшчэ больш умацоўвае аптымістычны рады свабодалюбных людзей, з'яўляецца новым ступеням для аб'яднаных урадаў, якія будуць нанесены ў самае сэрца Германіі з усходу і захаду, з поўдню і поўначы.

З найвялікшай радасцю і ўдзямам сустракаюць рашэнні Крымскай канферэнцыі беларускі народ. Вестка пра іх маланкай абля-

цела ўсе нашы заводы і фабрыкі, калгасы і саўгасы, гарады і вёскі. На прадпрыемствах і ў калгасах абдыліся шматлюдныя мітынгі, на якіх тысячы працоўных ад імені сваіх калектываў заявілі аб сваёй рашымасці яшчэ больш напружыць сілы для дасягнення канчатковай перамогі над ворагам.

На мітынгі рабочых, служачых і інжынерна-тэхнічных работнікаў завода, дзе дырэктарам тав. Гудовіч, выступіў з гарачай прамовай майстар зборнага цэха тав. Аляксееў, які заявіў:

— Рашэнні Крымскай канферэнцыі гавораць аб тым, што кіраўнікі трох саюзных дзяржаў дагаварыліся як мага хутчэй і канчаткова змесці з тэрыторыі нашых савецкіх гітлераўскіх катлаў. Нае асабліва радуе тое, што на канферэнцыі дагаворана аб сур'ёзных мерах пакарання фашысцкіх нягодніц. Назмерныя пакеты прымесці немцы беларускаму народу. Капер прымоўну час адлітары і практычна гітлераўцы палісеуць заслужаную кару.

Тав. Аляксееў заклікаў калектыв у чэсьці 27-й гадавіны Чырвонай Арміі ўключыцца ў франтавыя дзеянні, а сам абвясціўся выконваць вытворчыя заданні не ніжэй як на 150—200 працэнтаў.

Беручы на сябе новыя, павышаныя абавязанствы, калектывы нашых прадпрыемстваў і члены сельскагаспадарчых арцельей адразу-ж бярэцца за баявое іх выкананне. Яны ведаюць, што прапаваць пліпер трыба за траіх, за пяціх, што нельга марудзіць, што трыба хутчэй дабіць фашысцкага звера ў яго ўласнай бірлозе. І праціўнікі савецкага тылу дапамагаюць героям фронту сваёй мужнай і герцайнай працай.

Усе для фронту! Усе для перамогі! Восдзіў дзя.

Заданні па канчатковаму разгрому гітлераўскіх захопнікаў, на аднаўленню разбуранай немцамі нашай народнай гаспадаркі падарбюць ад партыйных, савецкіх і гаспадарчых арганізацый, ад усіх працоўных Савецкай Беларусі яшчэ большага папружання сіл і энэргіі.

Найвялікшыя заданні стаіць перад нашай працысловасто. У найкарапейшым тэрмін мы павінны аднавіць беларускія заводы, асабліва машынабудавальнічы. Не марудзіць створана дзія, трыба рашыць пытанні адраджэння энэргетычнай гаспадаркі, рашаючай пспех усіх другіх галін працы-

словасці. З такой-жа напорыстасцю мы павінны рашыць пытанні аднаўлення і далейшага пашырэння паліўнай працысловастоі, у прыватнасці пытанні брыкетнай вытворцы, будаўніцтва шырокай сеткі брыкетных заводаў. Адрэзнейшыя заданні стаіць перад работнікамі працысловастоі будаўнічых матэрыялаў. Вырб гэтых матэрыялаў павінен быць арганізаваны ў кожным раёне, у кожным сельскім савесне. На прымысловую вытворцы, як гэта было да вайны, большэйшай Беларусі павінны падняць пытанні лесакімічнай працысловастоі і рашыць іх у максімальна кароткіх тэрмінах.

На парадку дня стаіць далейшае расшырэнне мясцовай працысловастоі і промкапапэратыі. Не гледзячы на пспехі, дасягнутыя гэтай галінной, мы, аднак, ніяк не можам задаволіцца першымі вынікамі ае рывочы. Вагаднейшыя мясцовыя рэсурсы рывачы не ўсюсты і не ў поўнай меры скарыстаны, а іх трыба скарыстаць па-сапраўднаму, да капыа.

Месяцы і дні, якія асталіся да вясны, павінны быць з асаблівай стараннасцю скарыстаны праціўнікамі калгаснай вёскі і усім працоўным савеснаствам для правядзення і завяршэння падрыхтоўкі да саўбё. Правядзенне парыхтоўчых работ да вясны павінна строга спалучацца з далейшай работай па развіцці грамадскай жывёлагадоўлі, па палепшэнню арганізаваных і па арганізаванні новых жывёлагадоўчых і іштускагадоўчых ферм, па далейшаму і палпадоўнаму арганізаванню гаспадарчага ўмацаванню калгасаў.

Героі фронту, перамагаючы ўсе цяжкасці, сакрушаючы шляхам супраціўлення асуджанага ворага, пабедаюсае ідуць упрад, у Берлін, каб узняць над ім сцяг нашай перамогі. Учора Вярхоўны Галоўнакамандуючы Маршал Совецкага Саюза гаварыў Сталіну ў сваім загале аб'явіў аб новым баявым пспеху войск 3-га Беларускага фронту, які авалодалі гарадамі ВОРМДЗІТ і МЕЛЬЗАК — вазжымі вузламі камунікацый і моцнымі апорнымі пунктамі абароны немцаў. Магуцьна наступленне даблеснай Чырвонай Арміі прадаўжаецца! Падтрымаем-жа яго герцайнай наступленнем у прыяці. Няхай самаадданая, герцайна праца мільённых мас савецкага тылу можаць слаўна рывачы падвёры савецкіх войнаў у імя канчатковага і поўнага разгрому нямецка-фашысцкіх захопнікаў!

Колькасьп экспертаў для аказання дапамогі на складанню плана аднаўлення г. Варшавы.

2. Задаволіць просьбу Польскага Урада аб аказанні матэрыяльна-тэхнічнай дапамогі ў размеры 50 працэнтаў выдаткаў, якія прадаўжаюцца планам аднаўлення асноўных раёнаў г. Варшавы.

Чырвоная Армія з неаслабнгой сілай зрміць гітлераўцаў.
Войскі 3-га Беларускага фронту, прадаўжаючы сціскаць кальцо акружэння Усходне-Прускай групіроўкі праціўніка, штурмам авалодалі гарадамі ВОРМДЗІТ і МЕЛЬЗАК — вазжымі вузламі камунікацый і моцнымі апорнымі пунктамі абароны немцаў.

Ад Совецкага Інформбюро

АПЕРАТЫЎНАЯ ЗВОДНА ЗА 17 ЛЮТАГА

Войскі 3-га БЕЛАРУСКАГА фронту, прадаўжаючы сціскаць кальцо акружэння Усходне-Прускай групіроўкі праціўніка, штурмам авалодалі гарадамі ВОРМДЗІТ і МЕЛЬЗАК — вазжымі вузламі камунікацый і моцнымі апорнымі пунктамі абароны немцаў, а танкаса з баямі занялі населеныя пункты ПЛАУТЭН, НОЙХАФ, БОРНІТ, КЛІНГЕНБЕРГ.

На паўночным захадзе ад горада ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЗЕНЦ) нашы войскі, наступачы ўздоўж левага берага ракі ВІСЛЫ, авалодалі населенымі пунктамі ГРУПЕ, ФЛЕТЭНАУ, БУШЫН, СКІШЫНКЕН, МЕДЗНО, ОШЭ.

У ПАМЕРАНІІ на поўдні ад горада ШТАРГАРД нашы войскі адбівалі атакі пяхоты і танкаў праціўніка. Адрэзана ў ляхах на поўначы ад горада ШНАЙДЭМЮЛ нашы войскі ліквідавалі акружаную групу праціўніка, знішчыўшы пры гэтым звыш 8.000 нямецкіх салдат і афіцэраў. Узята ў палон каля 2.000 немцаў і захоплены наступчыя трафеі: танкаў і самаходных гармат—13, гармат—30, мінамётаў—35, кулямётаў—154, аўтамашы—384, павозак з грузах ваеннай мабмасы—120.

У ПАЗНАНІ нашы войскі, прадаўжаючы баі па знішчэнню акружанага гарнізона праціўніка, авалодалі прыгарадамі, якія знаходзяцца на усходнім беразе ВАРТЫ, значыць рэшткі акружанага гарнізона праціўніка ўтрымліваюцца толькі ў ЦЫТАДЭЛІ. За 16 лютага ў гэтым раёне нашы войскі ўзялі ў палон больш 6.000 нямецкіх салдат і афіцэраў і захопілі наступчыя трафеі: гармат—13, кулямётаў—52, вінтоваі аўтаматаў—звыш 6.000, аўтамашы—125, паравозаў—40, вагонаў—184 і 16 сіладаў з рознай ваеннай мабмасы.

У СІЛЕЗІІ на паўночным захадзе і захадзе ад горада БУНСЛАУ нашы войскі з боем занялі больш 50 населеных пунктаў, сярод якіх буйныя населеныя пункты ХЕРМСДОРФ, ХАМЕР, НОЙХАУС, РАУША, ШНЕНЕНУРТ, ТОМЕНДОРФ. У баях за 16 лютага ў гэтым раёне нашы войскі ўзялі ў палон больш 1.100 нямецкіх салдат і афіцэраў.

На паўднёвым захадзе і поўдні ад горада БРЭСЛАУ нашы войскі з баямі праасуваіся ўперад і занялі больш 60 населеных пунктаў, у тым ліку буйныя населеныя пункты ЗАХВІЦ, ХУБЕРТУСХОФ, ВІРОВІЦ, ШЭНБАНВІЦ, БОРАУ, ГРУХАРТАУ, БРЭЗЕВІЦ. Адрэзана прадаўжаіся баі па знішчэнню акружанага групіроўкі праціўніка ў горадзе БРЭСЛАУ (БРЭСЛАУЛЮ).

На паўночным беразе ДУНАЯ, на ўсходзе КОМАРНА нашы войскі, якія знаходзяцца на захадзе ад ракі ГРОН, адбівалі атакі буйных сіл пяхоты і танкаў праціўніка і нанеслі яму вялікія страты ў мясвай сіл і тэхніцы.

На другіх участках фронту—пошні развіцця і ў радзе пунктаў баі мясцовага значэння.
За 16 лютага на ўсіх франтах падбіта і знішчана 106 нямецкіх танкаў. У павяральных баях і агнём зніжтай артылерый збіт 41 самалёт праціўніка.

Войскі 3-га Беларускага фронту прадаўжалі наступленне. Жорсткія баі адбыліся паблізу горада Волхадзіт — вельмі ўмацаванага пункта абароны праціўніка. Немцы пабудавалі тут вялікую колькасць дотаў і дотаў, акупаў з бетаніравымі агнявымі плядоўкамі і адрылі супроцьтанкавыя рывы. Скоўваючы праціўніка франтальнымі атакамі, нашы войскі ў той-жа час зрабілі абходны манеўр з усходу і поўдню. Неўзабаве варажыя групіроўка, якая абараняла нардзісны ўмацаваны раён, была заціснята ў кешчы. У выніку магутнага артылерыйскага абстрэлу ў удары танкаў і пяхоты нямецкая абарона была дэзарганізавана. Савецкія часці прарвалі доўгачасовыя ўмацаванні праціўніка і штурмам авалодалі гарадамі ВОРМДЗІТ і МЕЛЬЗАК і шасейнік дарог. Адно палюча злучэнне захавала ў гэтым раёне каля 50 жалеабетонных дотаў. Развіваючы пспех, войскі фронту прасунуліся ўперад на 11 кіламетраў і выйшлі да ракі Вальсы. Нашы пехадзіцы і танкісты з ходу фарсіравалі водны рубяж і штурмам занялі горад Мельзаак. У раёне гарадоў ВОРМДЗІТ і МЕЛЬЗАК праціўнік накінуў звыш 4.000 трупна свай салдат і афіцэраў. За два дні баёў знішчана 74 нямецкія танкі і самаходныя гарматы. Захоплены ў немцаў 8 танкаў, 36 гармат, 168 кулямётаў і другія трафеі. Узята ў палон больш 800 немцаў.

Батарея самаходных гармат гвардыі капітана Аўрамеца прарвала ў гэтым раёне даўжэйшыя засады дэрагі. Неўзабаве паказалася калона гітлераўцаў. Артылерысты адкрылі агонь і знішчылі 4 палыя і адну самаходную гармату праціўніка. Артылерыст сержант Мічін, адбіваючы варажыя контратакі, спаліў нямецкі танк і 2 бронетранспарцёры. Артылерыйскі разлік гвардыі сержанта Косыяненка разграміў апорны пункт і знішчыў 18 нямецкіх кулямётаў разам з іх разлікам.

На паўночным захадзе ад горада Грудзэнц (Граудзенці) нашы войскі з баямі праасуваіся ўперад уздоўж левага берага

ЗАЯВА ПРЭМ'ЕР-МІНІСТРА ВЯЛІКАБРЫТАНІІ ПАНА У. ЧЭРЧЫЛЯ

Пакідаючы Савецкі Саюз, Прэм'ер-Міністр Вялікабрытаніі пан У. Чэрчыль зрабіў 14 лютага на аэрадроме ў Крыву перад мікрафонам кіноапарату наступную заяву: «Генерал-палкоўнік Эрмачанкаў, афіцэры і салдаты рускай арміі і Ваенна-Паветраных сіл, афіцэры і салдаты каралеўскіх Ваенна-Паветраных Сіл, якія сабраіліся тут.
З таго часу, як 12 дзён таму назад мы прымыліся на гэтым аэрадроме, у разбураным вайною Крыву, у савесне адбыліся вылікі надзеі. Стала я дружба і супрацоўніцтва трох вялікіх дзяржаў былі правазгашаны больш дакладна і больш аўтарытэтно, чым кады-небузь раней. Цяпер нам прадаіцца ўступіць у сарня варажыя краіны і сакрушыць панаўсёды агітуючы палісеуку тыранію, якая награла на нашых людзей руху чалавечтв уперад, яго далейшаму прагрэсу. Праціўнік наставіў свае перашкоды на гэтым шляху, і ўсе нашы народы разам, нашы тры народы і многія другія нашы савесы, сакрушылі гэтыя перашкоды. У авангардзе ўсёй гэтай барацьбы савецкія арміі пакрылі сябе неўміручай славай. Мы ўсе абвясціліся прадаваць разам пасля скапчэння сучаснай вайны для таго, каб забяспечыць больш шчаслівае жыццё і рост добрабату шырокіх мас народаў у кожнай краіне, для таго, каб нашы атрымакі магчымасьць жыць у міру, не бачычы больш пойдлай агрэсіі, жорсткай агрэсіі, ніколі не падваргачыся больш цяжатам вайны. Перад нашымі адкрыты перспектывы. Давайце-жа прысвямі дасягненню гэтата нашы аб'яднаныя памганні, нашы непакінежны намеры, нашы нечыарпальную жыццёвую энэргію.

І яд, што мы сёння сабраіліся тут усе разам і што падрадзеяленне Каралеўскіх

ПАСЛАННЕ НАРОДНАМУ КАМІСАРУ ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ СССР В. М. МОЛАТАВУ АД ДЗЯРЖАЎНАГА САКРАТАРА ЗША ПАНЭ ЭДВАРДА СТЭТЫНІУСА

Я не магу дапусціць, каб дзень закончыўся без таго, каб я не выказаў вамі Вам сваю глыбокую пазыку за хуцькі сардэчны прыём, які Вы і Ваш урад аказалі мне і майм колегам у Совецкім Саюзе. Для ўсіх нас гэта падыя была самым па-

мятым і дастойным вылікам нашага творчага і блізкага супрацоўніцтва на гістарычнай Крымскай канферэнцыі.

Я жадаю ад сябе асабіста паўтарыць тое, што я сказаў на аэрадроме сёння раіной пры ад'ездзе: гэтым мужнасць узгагароды атрымакі работніка НКВД: ордэны Чырвонай Звязды — Паўлаў І. І., Лобачаў І. І., Пастухаў П. К.; ордэн «Знак почета» — Немцынаў С. А.

За пспяховыя выкананне дзяржаўнага плана абжыжанастанак у 1944 годзе ордэны Айтчынай вайны П ступені ўручаны тт. Гапанавы З. П., Федзькіну Я. П. і Гаўрыленка Ф. П.

Пасля ўручэння ордэнаў і медалю тав. Н. Я. Нагаленіч горава паішпаваў узнагароджаных і пажадаў ім далейшых пспехаў у работе.

ракі ВІСЛЫ. Немцы выбіты з некалькіх вельмі ўмацаваных населеных пунктаў. Толькі ў ляхах ля сялення Бушын знішчана 300 салдат і афіцэраў праціўніка і ўзята 200 палонных. Савецкая авіяцыя штурмавала баявыя паракі і бліжэйшыя тылы праціўніка. Нашы лётчыкі ў наветраных баях збілі 13 нямецкіх самалётаў. Апрача таго, 4 варажыя самалёты спалены на аэрадроме праціўніка.

У Сілезіі на паўночным захадзе і захадзе ад горада Бунслау нашы войскі прадаўжалі наступленне. Немцы ў адным раёне скапчэнтравалі пяхоту і танкі і прававалі нанесці удар ва фланг савецкім часцям. У жорсткіх баі нашы войскі разграмілі гэту групу праціўніка. На захадзе ад Бунслау нашы рухомыя злучэнні і пяхота фарсіравалі раку Квейс. Немцы кінулі ў контратаку полк пяхоты, узмоценны 35 танкамі. Завязаліся напружаны бой, у ходзе якога 32 варажыя танкі былі знішчаны. Нямецкая пяхота, страціўшы забітымі больш 800 салдат і афіцэраў, у беспарадку адступіла. Пспедуючы адступачых гітлераўцаў, нашы войскі занялі рад населеных пунктаў.

Авіяцыя Чырвопаспажнага Балтыйскага флота нанесла удар па нямецкіх суднах у паўднёвай частцы Балтыйскага мора. У выніку прамых пападанняў бомб і тарпед патоплены адзін транспартнік водазмашчэннем 8.000 тон, два транспарты водазмашчэннем па 6.000 тон кожны і адзін транспартнік водазмашчэннем 5.000 тон. Апрача таго, пушчаны на дно тральшчык праціўніка.

Палонны камандзір аэрадромнай роты обер-лейтнант Вілі Кеорніц расказаў: «Мой роты прапавала на аэрадроме, непаладзілі ад горада Вьдгонт (Бромберг). Палаўленне рускіх танкаў каля аэрадрона было для нас поўнай нечаканасцю. Мы адступілі ў лес. Тут таксама знаходзіліся падрадзеялены кавалерыйскія школы і другія часці. Настрой на ўсіх быў падаўлены. Камандзір аэкадрона капітан фон Шуденбург, ніколі не саромачычы прысутнасцю курсынтаў школы і салдат, гаварыў: «У раёне Вьдгонт запахла Сталінградом. Трыбэ хутчэй ўбрацца адсяць, таму што рускія захоўваюць нам у тым. На другі дзень раіной мы прававалі прабіцца на поўнач. Калона пацічвала каля 1.500 чалавек. Праходзячы праз лес, мы трапілі пад агонь рускіх кулямётаў і мінамётаў. Праз некалькі імгненіяў пачалася жудасная мітусня. Ужо знаходзячыся ў палоне, я ўбачыў многіх салдат і афіцэраў з нашай разгромленай калоны. Іх звалілі ў лес рускія аўтаматычныя».

Ваенна-Паветраных Сіл, якое знаходзілася тут з Вамі, мела магчымасьць даведчаці, што прадаўжае з сябе сапраўдна руская гаспаісця. Гэта насенне ўражана, якое ў будучым збярэў другія пакаленні. Гэтыя пакаленні будучы карыстацца пладамі сучасных намаганяў сваіх бацькоў.

І дзякую ўсім вам і пакліканым зямлю Расіі, увааскрэшы Крым, ачышчаны ад гунаў, дзякуючы рускай даблесці, пакліканых савецкую тэрыторыю, я выказваю ўсім Вам і Вашым кіраўнікам і асабліва Вашаму вялікаму праватару, Вярхоўнаму Галоўнакамандуючаму Маршалу Сталіну, падаючы і захаленне даблесным рускім народам і яго арміям, якое ачувае брытанская раса, сакіжана на ўсёму свету, на ўсім азіях і ўсіх частках зямнога шара. Мы молямы, каб рускі народ ніколі больш не падваргаўся ніякім выпрабаванням, з якіх ён выйшаў з такой славай».

ПАСЛАННЕ НАРОДНАМУ КАМІСАРУ ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ СССР В. М. МОЛАТАВУ АД ДЗЯРЖАЎНАГА САКРАТАРА ЗША ПАНЭ ЭДВАРДА СТЭТЫНІУСА

— Я знайшоў новага друга, я спадзяюся на прадаўжэнне дружэства і блізкага супрацоўніцтва з Вамі ў вайне і ў міры. Я вельмі спадзяюся мець чэсьць візтаць Вас у Каліфорніі.

З сардэчным асабістым прывітанням Э. Р. СТЭТЫНІУСА, мл.

Уручэнне ордэнаў і медалю Саюза ССР

17 лютага Намесні Старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Савета Саюза ССР і Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР тав. Н. Я. Наталявіч уручыў ордэны і медалі ўзнагароджаным.

За ўважле выкананне спецыяльных заданняў і праўленяны пры гэтым адвагу і мужнасць узгагароды атрымакі работніка НКВД СССР: ордэн Леніна — Гурыновіч М. П., ордэн Чырвонага Сцяга—Варанкоў М. Я. і Гуленіч Г. Я., ордэн Айтчынай вайны П ступ

Дыстанцыя Высокіх паказчынаў

Зімой 1944—45 года калектыв 8-й дыстанцыі пуці станцыі Ліда дабіўся высокіх вытворчых паказчынаў і ў снежні 1944 года заняў першае месца па чыгушцы, атрымаўшы пераходны Чырвоны сцяг НКПС.

У адказ на высокую ацэнку работы калектыву дыстанцыі пуці яшчэ шырэй разгарнуў сацыялістычнае спаборніцтва ў барацьбе за далейшае павышэнне прадукцыйнасці працы і ўмацаванне працоўнай дысцыпліны.

На працягу апошніх трох месяцаў дыстанцыя пуці не лімітуе работу другіх служб і забяспечвае пясчаны рух палудоў да лініі фронту. Паводле даных сучаснага агляду пуці і дакладнай правёркі, шлях утрымліваецца ў добрым стане.

Напярэдзяны і браку ў рабоце ў студзені дыстанцыя не мела. У гэтым-жа месяцы быў праведзен рад прафілактычных мерапрыемстваў па ўмацаванню бягучага ўтрымання пуці.

Зараз на дыстанцыі ідзе дзейная падрыхтоўка да вясенне-летніх пуцярных работ. Скарыстоўваючы мясцовыя рэсурсы, ў дыстанцыйных майстарыях і акалатных кавалях зроблена вялікая колькасць інструменту: кастыльных лап і малаткоў, шпальных і ройкавых кляшчэй, рэсечных ключоў, пуцярных дамкрату. План па выпрацоўцы накладе выканан да 100 процантаў, на выпрацоўку балтоў на 264 процантаў і кастыльў — на 100 процантаў. Апрача гэтага адрамантавана 2,5 км. рэск. не прадуладжаных планам.

Улічваючы вялікую важнасць самазаснаўчэных матэрыялаў, што вызвалілі чыгушкі ад дэфектаў і дэкаваліраваным пераходам, калектыву дыстанцыі пуці на пачатку акалатных арганізацыяў спецыяльнай бригады месарубаў. Апрача гэтага разгортваецца работа шпаларэзнага заводу на ст. Беланоса. Тут ужо выраблена 5 тысяч шпал, 15 камілектаў пераходных брусёў, вялікая колькасць маставых брусёў, шпальнай цолкі і піламатэрыялаў.

Дыстанцыйны прыняты ўсе захады да энэргічнай выдбаральнасці. Усе русны малых і вялікіх птушчых збудаванняў падрыхтаваны да прыпуску вясенніх і ліўневых вод. Нарыхтавана 500 кубаметраў бутавага каменя, 100 кубаметраў круглага і 40 кубаметраў піналесу, а таксама 2 доды.

Вялікую ўвагу калектыву дыстанцыі ўдзяліў пытанню тэхнічнай падрыхтоўкі кадраў. За кароткі тэрмін абувана 12 чы-

гуначных майстраў і 44 бригадзіраў пуці. Падрыхтавана таксама 140 чалавек пуцярных абходчыкаў, перазезных вартых, 21 маставы варты, 70 сігналістаў і г. д. Зараз дыстанцыя пуці поўнаўна ўкамплектавана кваліфікаванымі кадрамі, што ў значнай меры рашае пачэснейшую работу.

Калектыву дыстанцыі прыкладае ўсе сілы да таго, каб бесперабойна працоўна ваяваў на фронце дапамагчы доблеснай Чырвонай Арміі ў яе багавых наступальных аперацыях.

Высокія ўзоры працы паказваюць чыгуначныя майстры тт. Пятроў, Пугач, Рымша, Мішэль, акалаткі якіх маюць добрыя вытворчыя паказчыкі; бригадзіры пуці тт. Дабуткін, Жалнерчык, Ісуюзавіч, Бернікаў, Кажухоўскі, якія ўтрымліваюць свае аддзяленні ў выдатным стане, і пуцярныя абходчыкі тт. Стасіловіч, Кісла, якія па метадзе Базанова ва ўзорным парадку ўтрымліваюць свае абходы. Выключную шчырасць па ахове маста прамаўляе маставы варты тав. Сімановіч.

Усёй работай штодзённа кіруе партыйна-арганізацыя 8-й дыстанцыі, якая мааб'юе ўсе сілы калектыва на выкананне і перавыкананне вытворчых паказчыкаў. Партарганізацыя шырока разгарнула сацыялістычнае спаборніцтва па дыстанцыі, змагаецца за ўмацаванне працоўнай і вытворчай дысцыпліны.

Асабліва ўвагу партыйна-арганізацыя ўдзяляе правядзенню масава-палітычнай работы сярод калектыва. Пытанні дзейнага ўдзелу ў вытворчых чыгуначнага транспарта і пераходзіных цяжкасцей вяснянай зымы, павышэння ідоўж-палітычнага ўзроўню камуністаў і стварэння бясспартыйнага актыва — гэта выхадзіць з парадку дня яе работы.

На дыстанцыі арганізаван і працуе партгруппа. Ён ахапляе ўвубой камуністаў, камсамоўшчы і бясспартыйны актыв. У студзені праведзены 4 заняткі па вывучэнню кнігі І. В. Сталіна «Аб вялікай Айчынай вайне Савецкага Саюза».

Партыйная арганізацыя і ўвесь калектыву 8-й дыстанцыі пуці, натхненны багавымі поспехамі ролі Чырвонай Арміі, абавязваюцца яшчэ больш чоткай і арганізаванай работай дапамагчы савецкім войнам выкачаць із захлонуцця місію—разграміць гітлераўскую Германію і ўзняць над Берлінам сцяг перамогі.

А. ГАПОНАУ,
начальнік 8-й дыстанцыі службы пуці ст. Ліда.

НА БУДОУ

ПЯТРО ГЛЕБКА

*На зарослым травой пакарышчы,
Толькі зорак запаленча крылом,
Зноўчы пілы, гулуды таварышчы,
Стогне дрэва — будзецца дом.*

*Рэзніваччы дужыя рукі,
Прадавітыя людзі ў лесах
Смалягі гэтага зводу і груку,
Смавалі аб ім па начах.*

*Сцяганы, распілюшчыкі, дэслы,
Палкадаючы міны і толы,
Гэту снагу наўтоўную неслі
Да разбураных вёсак і сёл.*

*На сцягані зчыліва і дбайна
Падзямае на працу яна,
Бо жыць між таварышаў тайна
Занаветная думка адна.*

*Дачакаемся мы перамогі,
І відоўга, здаецца, чакаць.
Прыдуць хлопцы з далёкай
дарогі —*


Трэба-ж будзе іх недзе прыняць.

*Трэба так, каб яны пры сустрачці
У цяпле расправудзіла маглі,
На абжытай, нацеленай пачы
Прасушылі свае шыялы.*

*Мір-жа новаму, цёпламу дому!
Слава добрай будаўніцкаму,
Клапатліваму сэрцу людскому
І людскім клапатлівым рукам!*
1945 г.



Другі Беларускі фронт. Уважліва Прусія. Савецкая цяжкая артылерыя ідзе ўсперад за часцічкі, якія набліжаюцца да Ланцхутскай бухты. Фото Э. Буэзерыхна. (Фотарэпродукцыя ТАСС).



Другі Беларускі фронт. Уважліва Прусія. У горадзе Алешінгай, занятым войскамі Чырвонай Арміі. Фото Э. Буэзерыхна (Фотарэпродукцыя ТАСС).

НА ЗАХОДНІХ РУБЯЖАХ

У гэтыя дні, калі савецкая грамадзкая адначыла дваццацічатырохгоддзе за дзясяцігоддзі пагранічных войск ССР, хочацца прыпомніць багавую біяграфію гэтых войск.

19 студзеня 1921 года Вадзімір Ільіч Ленін падпісаў постанову Савета Працы і Абароны аб перадачы аховы граніц войскам ВЧК. А ўжо 15 лютага Старшыня ВЧК Фелікс Эдмундавіч Дзержынскі зацвердзіў інструкцыі часным войскам ВЧК па ахове граніч. Гэты дзень і стаў штогоднім традыцыйным святам савецкіх пагранічнікаў.

У няспыннай барацьбе з агентамі замежных разведак, у багавых схватках з каварным ворагам неслі пагранічнікі багавую вахту на рубяжах савецкай Радзімы. Пагранічнікі праславілі сябе на Хасане, Халхін-Голе, на Каральскім перамяжку. Неўміручай славай асвятлі іх багавыя справы ў дні Айчынай вайны.

Ніколі не памерне слава пагранічнікаў Беларусі. Яны першыя прынялі на сябе ўдар нямецка-фашысцкіх войск, грудзмі сваім абарончымі кожным метр-беларускай зямлі. Ніколі не забудзе савецкі народ 18-дзённую абарону Врэста, дзе беларускія пагранічнікі да канца выкачалі свой абяззак, загінулі смерцю герояў, але не здаліся ненавісному ворагу.

Чырвоная Армія разграміла і выкінула фашысцкія орды за межы нашай Радзімы. І ўжо ў жніўні мінулага года пагранічнікі Беларусі зноў сталі на захаднім рубяжы нашай Радзімы. Са слязмі радасці сустраля іх насельніцтва прыгранічных сёл і вёсак.

Жытары савецкага прыгранічча бачылі, як стойка стрымлівалі пагранічнікі напачатку вяснянай фашысцкай агрэсіі ў першыя дні вайны. Пагранічнікі гінулі на месцы, але не адступалі. Мясцовыя жыхары, не глядзячы на строгу забарону гітлераўцаў, арганізавалі пахаванне загінуўшых пагранічнікаў. Жытары ўпрыгожвалі іх магілы кветкамі, на магільных курганы клалі злёпныя шапкі — помнікі сваім мужным сынам і абаронцам.

Насельніцтва прыгранічных сёл, якое ў свой час чула толькі хлуслівыя фашысцкую прапаганду, пацягнулася да праўдзівага большавіцкага слова. Пагранічнікі са сваім прыходам, побач з аховай граніч, разгарнулі вялікую палітыка-выхаваўчую работу сярод насельніцтва прыгранічча.

Значная работа сярод мясцовага насельніцтва праведзена пагранічнікамі часці палкоўніка Врублеўскага. Толькі ў анім аселеным пункце камуністы Жыдкові і Шаўноў правялі больш 30 гутарак і дакладаў на розныя тэмы, у другіх — партгорт Няхлодаў і камсорг Вакуліч правялі 40 гутарак і дакладаў для мясцовых жыхароў. Такіх-жа работа праведзена і ў іншых населеных пунктах.

Асабліва ўзмацнілася палітыка-выхаваўчая работа пагранічнікаў на сяле насія дэклад таварыша Сталіна аб 27 гадавіне Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. Партгорт і камсорг ушч падрэдакцыяў граніч, ведаючы, што мясцовыя жыхары не маюць радзіў і позва артыкуляваны газетны, паймілі ў вёскі, каб растлумачыць насельніцтву гістарычныя дакументы.

Побач з палітработай сярод мясцовага насельніцтва пагранічнікамі праведзена вялікая культурна-выхаваўчая работа. Чырвоная армія і пагранічнікі ансямь неслі і тапа нашай часці даў да 20 канцэртаў для мясцовых жыхароў. Кіноперасоўка, якая абдсугоўвае падрэдакцыяў граніч, дае кіносеансы для жыхароў прыграніччых вёсак. Драматычныя гурткі падрэдакцыяў мабра Паўтэва і капітала Лакцінава ставяць у вёсках спектаклі, даюць канцэрты.

Пагранічнікі-комсамоўшчы наладзілі выхавальную работу сярод моладзі прыгранічных сёл. Імі праведзены дзесяткі дакладаў, гэд гутарак на самыя рознастайныя тэмы. У выніку гэтага наміж пагранічнікамі і моладзю ўстанавілася моцная дружба.

Мясцовыя жыхары не астаноца ў даўгу перад пагранічнікамі. Яны ў сваю чаргу аказваюць нам самую рознастайную дапамогу, дапамагаюць неслі ахову граніч, актыўна ўдзельнічаюць у затырманы яе парналітыкаў. Як толькі ў паграніччых вёсках або сяле паўляяцца непагоды, мясцовыя жыхары бегуць на заставу і павадамаюць аб гэтым. З іх дапамогаю толькі на участку нашай часці затрымана каля дзесятка парналітыкаў дзяржаўнай граніч.

Гэта традыцыйная дружба і ўзаемная дапамога пагранічнікаў і прыгранічнага насельніцтва будзе і ў далейшым размырацца і ўмацавацца. У гэтым мы бачым агляд таго, што наша дзяржаўная граніца заўсёды будзе на замку.

Падпалкоўнік В. ШАСТОУ,
Заходняя граніца.

БАГавыя ЗАДАЧЫ АШЧАДНЫХ КАС

Беларускі народ з першых дзён свайго вызвалення ўзяўся за аднаўленне народнай гаспадаркі, разбуранай нямецка-фашысцкімі акупантамі. Не накладочы рук, працуючы рабочыя, калгаснікі і інтэлігенцыя, каб у найкарацейшы тэрмін залчыць раны, нанесеныя гітлераўскімі бандытамі.

Выдатным прыкладом патрыятызма беларускага народа з'яўляецца яго актывны ўдзел у аказанні дапамогі сваім разліч трывалымі сродкамі. Працоўныя адрадаюць усе свае сілы і сродкі для хутчай ілага разгрому нямецкіх законнікаў. Набываючы аблігацый Дзяржаўнай вайскай пазыкі, білеты чаргаватой грашова-рэчывай заатары, абіраючы сродкі ў фонд Чырвонай Арміі, насельніцтва БССР дало па патрэбы фронту дзесяткі мільянаў рублёў.

За кароткі час працоўныя рэспублікі набылі аблігацый Другой і Трэйцяй дзяржаўных вясенніх пазык на суму звыш 140 мільянаў рублёў. На Магілёўскай абласці па найвышэйшым разліку аблігацый на суму 30 мільянаў рублёў. У Гомельскай абласці наступленне вялічын грошай на набыванне аблігацый вайскай пазыкі складае 28.571 тысячу рублёў.

З выдатным поспехам прайшло распаўсюджанне білетаў чаргаватой грашова-рэчывай заатары. За два месяцы паступіла навуных грошай за білеты звыш 50 мільянаў рублёў. Працоўныя нашай сталіцы купілі білетаў на 4.265 тысяч рублёў. Працоўныя Гомельскай абласці — на 5.549 тысяч рублёў, Баранавіцкай — на 4.587 тысяч рублёў, Брэскай — на 4.850 тысяч рублёў.

Пры актывным дапамозе партыйных і савецкіх арганізацый ва ўсіх гарадах і раённых пятах рэспублікі адноўлены генеральныя і раёныя ашчадныя касы, якія прыступілі да работы. За 1944 год у ашчадных касках БССР аставаў укладу ад насельніцтва павялічыўся на 20.290 тысяч рублёў.

За кароткі час праведзена вялікая работа па абслугоўванню пазыкатрымальнікаў. За мінулы год ашчадныя касы вышэйшай прыбыткі пазыкатрымальнікам у выглядзе выйгрышаў 14.639 тысяч рублёў.

Зараз заканчваецца тэрмін аплаты падзёкі з Трэйцю дзяржаўную пазыку. У сувязі з гэтым перад фінансавымі аргані-

мі, ашчаднымі касамі, камісіямі садзейнасці дзяржрэсрты і ашчаднай справе павінны ўстанавіць кантроль за тым, каб усім падпісчыкам былі ўручаны алічачныя ім аблігацый аднаасова з выплатай заробатнай платы за другую палавіну лютага 1945 года.

Наступная важная задача — арганізацыя даведальных сталаў на ўсіх прадпрыемствах, ва ўстановах, сельсаветах і калгасках для правёркі выйгрышаў на аблігацый. Павінны быць створаны такія ўмовы, каб кожны пазыкатрымальнік з найменшай затратай часу змог правярць свае аблігацый.

Неабходна шырока разгарнуць расту-мачальную работу сярод насельніцтва аб выгадзе хавання ў ашчадных касках сваіх зберажэнняў. Працоўныя павінны ведаць прызначэнне і задачы ашчадных кас, асабліва ва ўмовах вялікай Айчынай вайны, працы і перавагі ўкладчыкаў. Трэба шырока папулярызаван усе віды ўкладу ў ашчадныя касы.

Асабліва трэба звярнуць увагу на новы від ўкладу ўведзены ў час Айчынай вайны, — на выйгрышныя ўклады, прыём якіх ніжэйшымі тэрмінамі не абмяжоўваецца і выплата на ўкладу прыбыткаў робіцца ў выглядзе выйгрышаў. Тывабы выйгрышаў гэтых укладу правядзюцца два разы ў год.

Трэба расту-мачальна кожнаму працоўнаму, што хавае грашовыя сродкі ў ашчадных касках дапамога хутчай сабеаа-насна закончыць вайну, дабіць фашысцкага звера ў яго ўласнай бярозе, хутчэй аванці разбураную народную гаспадарку. Работнікі фінансавых арганізацый, ашчадных кас і камісій садзейнасці дзяржрэсрты і ашчаднай справе, пры дапамозе партыйных і савецкіх арганізацый, павінны справіцца з пастаўленымі перад імі задачамі і стварыць умовы для яшчэ большай прытоку свабодных сродкаў ад насельніцтва для поўнага разгрому ворага.

М. ЧЫШЭВІЧ,
начальнік Упраўлення дзяржрэсрты нас і дзяржрэсрты Беларускай ССР.

Год вольнай працы

Два з палавінай года нямецкі бандыты грабілі Васілевіцкі раён. Усю сваю звычную вяршасць і злосць спаліталі яны на мірных савецкіх грамадзянах. Немцы спалі жылыя і разрабавалі 2.400 мірных жыхароў нашага раёна, срод якіх былі і старыкі, і жанчыны, і дзеці. Яны сілкам вывезлі ў Германію на катэру 2.199 сялян і селянак Васілевіцкага раёна.

Немцы ўрываючы грамадскае добро калгасаў. Асялі нямецкага гаспадарання ў калгасе не асталося ніводнага грамадскага будынка. Немцы адабралі ў калгаснікаў і вывезлі ў Германію або знішчылі на месцы 16.113 гадоў буйнай рагатай жывёлы, 12.558 свіней, 12.260 авечак і 3.760 коней. Немцы зруйнавалі 2 МТС, трактары парэ якіх складаліся з 107 трактараў. Немцы спалілі 32 вёскі, у якіх было 4.400 двароў.

У студзені 1944 года гераічная Чырвоная Армія назаўсёды вызваліла наш раён ад нямецкіх захопчыкаў. Удзячыся свайму вызваляльчынічым — Чырвонай Арміі, калгаснікі шыра ўзяліся за аднаўленне калгасаў. Усё для фронту, усё для залучаных раён, насельнічкі гітлераўскімі захопчыкамі, — пад такім догаваром пачыналася ўся аднаўленчая работа. На руінах і пашпалітых калгаснікі аднавілі вёскі і калгасы, будавалі дамы, адраджалі сацыялістычную жывёлагадоўлю, змагаляся за высокі ўраджай — ураджай перамогі. За год у калгасе раёна пабудавана 82 канюшні, 36 кароўнікаў, 9 свінарнікаў і 65 птушнішчых.

Пяпер па раёну ўжо адноўлены ўсё 59 калгасаў. У гэтых калгасках створана 148 жывёлагадоўчых ферм і 65 птушнішчых ферм. На жывёлагадоўчыя фермы паступіла 1.396 цялят, якія былі законтраставаны ў калгаснікаў.

Асобныя калгасы аднавілі ўжо ўсе даважныя фермы і змагаюцца за расшырэн-

ня калгаснай жывёлагадоўлі. Напрыклад, у калгасе імені Сталіна, які аднавіў чатыры жывёлагадоўчыя фермы, ужо ёсць 107 штук буйнай рагатай жывёлы, 59 авечак і 6 свінарнікаў. На птушнішчадоўчай ферме калгаса ёсць звыш 200 птушак, з якіх пераважаюць колькасць качкі і гусі. Загладны жывёлагадоўчай фермы гэтага калгаса 55-гадовага калгасніка Аўдэя Брэль сваёй адданай працай і правільным доглядам дабіліся добра ўкорміцца жывёлы.

Не рой арганізацыяна справа і на жывёлагадоўчых фермах калгаса «Златая Дуброва». Адказная за жывёлагадоўлю ў гэтым калгасе Ганна Брэль за добрую работу і дасягнутыя поспехі ўзнагароджана ганаровай граматай Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР. У гэтым калгасе пабудаваны новы калгасны кароўнік на 80 гадоў жывёлы.

Прайшоў год напружанай аднаўленчай работы. І пяпер, прадаўжаючы працу па адраджэнню сельскай гаспадаркі раёна, нельга не ўспомніць пра самаадданую работу калгаснікаў у першыя дні пасля вызвалення раёна.

У калгасе «Чырвоны Лукі» ў часе саўбы па-стагнаўшэ прадаваў 66-гадовага калгасніка Якаў Заяц. Ён больш чым у два разы перавыкаваў дзённую норму. Яго прыкладу следвалі другі.

Пасляхова закончыўшы ўборку, калгасы Васілевіцкага раёна свочасова выканалі свае абавязкі перад дзяржавай і здалі дадтаво ў фонд Чырвонай Арміі 15.700 пулоў хлеба. Гэта — палтыка нашай любімай Чырвонай Арміі за вызваленне раёна ад фашысцкіх захопчыкаў.

Адначасова з аднаўленнем сельскай гаспадаркі адраджаюцца і мясцовыя прамысловыя раёны. Ужо адноўлена электростанцыя, чатыры паравыя млыны, арганізавана 5 прамысловых арцелей, працуе цагляны завод. Усе гэтыя прадпрыемствы ўжо даюць свае каштоўныя вырабы і прадук-

цыю для забеспячэння насельніцтва раёна.

Год таму назад у Васілевіцкім раёне пачалося будаўніцтва дамоў калгаснікаў. І зноў да 1 студзеня 1945 года было ўжо закончана 2.113 дамоў, з якіх для сямей вяснянаўладчыц і іпаўдзіў Айчынай вайны — 1.710 дамоў. На абдуоўе вёсак працуюць дзесяткі калгасных цагляных брыгад.

У раёне адноўлены і працуюць 52 школы, дзе навукачка каля 8.000 дзяцей. З вялікай радасцю пачалі навучаньня ў гэтых школах дзеці калгаснікаў, якія два з палавінай года разам са сваімі бацькамі злучыліся ў мясцкай вясёлі.

Васілевіцкі раён багаты балотамі. Пры савецкай уладзе калгаснікі пачалі асушаць свае балоты і па асушаных пашчых атрымлівалі ўжо высокія ўраджай. За два палавінай года гэты высокаўраджайныя пашчы зноў сталі забаванчаны, таму што немцы разбурылі ўсю асушальную сетку. І воеў у кастрычніку месяцы 1944 года калгаснікі рашылі ўзяцца за аднаўленне разбуранай меліярацыйнай сеткі. 2.100 гектараў былых ураджайных зямель зноў сталі прыгоднымі для пасеваў асімых і яравых культур. Асобныя калгасы на адноўленых балотных глебах пасялялі першыя гектары асімых.

Надхніжы саўшымі парозамі і пятай даблеснай Чырвонай Арміі, калгаснікі пасляхова рыхтуюцца да вясняной саўбы. Калгасы заканчваюць абіагот узражжа поўнаасца заснавалі насенныя фонды, для ўгнаення палёў пачалі вывозіць гной, торф; арганізуецца збор іншых мясцовых угнаенняў. Улічваючы, што большасць копей раёна захавалі акупантамі, калгаснікі звярнулі вялікую ўвагу на прымяненне да сельскагаспадарчых работ матэрыялаў звышніх кароў. Больш 2.400 кароў прымушана ўжо да палавых работ і будзь шырока скарыстоўвацца вясной на ворыве і бараанаванні.

Рыхтуючыся да вясняной саўбы, калгасы раёна вывезлі на палі 1.800 тон гною і сабралі 689 цэнтнераў попусу. Асабліва

добра рыхтуюцца да саўбы ў калгасе імені Сталіна. Тут ужо даўно ўсё пасеяне ачышчалі і перавола на ўжокашы. Калгаснікі вывезлі ў поле 300 тон гною, сабралі для ўгнаення агародаў 32 цэнтнеры попусу і 15 цэнтнераў птушкавага пемёту.

Калгас дэтална расправудзіў вытворчы план на 1945 год. Ва ўсіх брыгадах створаны звышні, за якімі змагаюцца птушныя участкі палёў. Калгас імені Сталіна выкідаў на сацыялістычнае спаборніцтва па лепшую падрыхтоўку і правядзенне саўбы сельскагаспадарчых «Чырвоны Лукі», якая ў сваю чаргу расправудзіла і ажыццяўляе свой вытворчы план на 1945 год.

Ёсць, безумоўна, у раёне і астатніх частках раёна. Длетца, напрыклад, маляныя трактарыя сталіцы, дзе дырэктарам тав. Яганаўка. Гэта МТС сістэматычна не выконвае плана размоту трактараў і прызначана інвентару. Асобныя калгасы раёна знятулі малядзю і выкачале паарэбна дэкаваліраваў і выкачале саўбы і прызначана інвентару. Асобныя калгасы раёна знятулі малядзю і выкачале паарэбна дэкаваліраваў і выкачале саўбы і прызначана інвентару.

Рэкам партій і райвыкапком наменці рад мерапрыемстваў па ліквідацы аставаўна раёна ў падрыхтоўцы да вясняной саўбы. 19 студзеня на раёнай нарадзе сталішні сельсаветаў і старшын калгасаў абмяркоўваліся влікі работы за мінулы год і задачы падрыхтоўкі да вясняной саўбы. Удзельнікі парадзі наменці рад практычных мерапрыемстваў на далейшым ўдзельні сельскай гаспадаркі раёна.

Вясняная саўба не за гарамі. Гэта ўдучаюць і партыйныя, і савецкія работнікі раёна і кожны калгаснік. Сустрэць саўбу добра падрыхтаванымі, правесці яе ў сістэмы тэрміны і на высокім агратэхнічным узроўні, узмацніць дапамогу наступнай Чырвонай Арміі, — воеў задача, якой падначалена сёння ўся практычная работа ў нашых калгасках.

Т. МІНЧАНІА,
старшыня выканкома Васілевіцкага раёнама Савета дэпутатаў працоўных.

НОВЫЯ КНІГІ

Дзяржаўнае выдавецтва БССР у апошні час выпусціла рад брашуры ў дапамогу аднавіленню народнай гаспадаркі, разбуранай нямецка-фашысцкімі захопчыкамі. Гэтыя брашурны паслужылі практычнымі дапаможнікамі для работнікаў машына-трактарных станцыяў, калгасаў, сельскіх саветаў, для ўдзельніцкаў аднаўлення горада Мінска і г. д. Воеў некаторыя з гэтых брашуры:

Н. В. МІСЯЛЕВ, АБ ПАРТЫЙНА-ПАЛІТЫЧАЙ РАБОЦЕ СЯРОД ТРАКТАРЫСТАУ, РАБОЧЫХ І СЛУЖАЧЫХ МТС. (Дамлад па рэспубліканскай нарадзе дырэктараў і партгорту МТС і МТМ).

Апрача даклада, які дас аркую карціну становішча партыйна-палітычнай работы сярод трактарыстаў, рабочых і служачых МТС Савецкай Беларусі, а таксама сталіць задчы на разгортванню партыйна-палітычнай работы.

У брашуры дасяца рад дапаможных матэрыялаў. Тут надрукаван зварот трактарыстаў, рабочых і служачых Стара-Васілеўскай МТС, Сталінскай абласці, Украінскай ССР да ўсіх работнікаў МТС, МТМ і раённых заводаў Савецкага Саюза, пісьмо ўдзельнікаў будаўніцтва Ногіскай машына-трактарнай станцыі, артыку Дарі Гараш—праслаўленага бригадзіра жаночай трактарнай бригады Рыбкоўскай МТС, Рэзанскай абласці, і інструкцыйныя матэрыялы аб прамаванні кіруючых работнікаў машына-трактарных станцыяў за выкананне і перавыкананне дзяржаўных панаў і па аплале працы трактарыстаў.

У гэтай-жа брашуры агітатары МТС спойдуць прыкладную тэматыку двухдзённага семінара агітатараў МТС, а таксама спіс неабходнай для іх літаратуры, рэкамендаванай аддзелам прапаганды і агітацыі ЦК КП(б)Беларусі.

«ПРАГРАМА ПА АГРА-ЗООТЭХНІМІМУ ДЛЯ КАЛГАСНАЙ МОЛАДЗІ БЕЛАРУСНАЙ ССР». Брашура дае практычныя парадкі калгаснай моладзі ў яе барацьбе за

атрыманне высокіх ураджайў сельскагаспадарчых культур. Башгоўна тое, што побач з тэарэтычнымі парадкамі, аўтары брашуры даюць чым тэм для практычных заняткаў на полях, у жывёлагадоўчых фермах, на лугах і сенажонках. Кожны мадады калгаснік-земляроб зойдзе ў названай брашуры агляд на тое, як арспроўваць і ўгнойваць глебу, як рыхтаваць насенныя матэрыялы, як даглядаць такія культуры, як лён, каноплі, бульбу, збожжавыя, кармавыя, гароднінныя і артыя культуры, які даглядаць жывёлу і вырашчавань малатка, які арганізаваць работу на птушнішчадоўчых фермах.

В. НАРАТЫШЭВСКІ. «АДРАДЖЭННЕ МАЛГАСА». Іадыўна ЦК КП(б) Беларусі асадухуў даклад старшын калгаса імені Варашылава, Церахоўскага раёна, Гомельскай абласці, тав. Усэва Г. І. аб аднаўленні калгаса і вліках гаспадарчій дзейнасці за 1944 год. У сваёй пастанове на гэтай сывазасіцыяні Цэнтральны Камітэт КП(б) Беларусі даў шырокі агляд поспехаў калгаса імені Варашылава і абавязаву ўсе райкомы КП(б) Мінскай, Бабурынскай, Магілёўскай, Гомельскай, Палескай, Віцебскай і Полацкай абласцей абмеркаваць гэтую пастанову ва ўсіх абласцях, разгарнуць шырокае сацыялістычнае спаборніцтва калгасаў за хутчэйшае аднаўленне і ўмацаванне гаспадарчай магутнасці калгасаў, беручы прыклады ў калгаснікаў і калгасніц сельскагаспадарчій арпелі імені Варашылава, Церахоўскага раёна, Гомельскай абласці і ў другіх перадавых калгасках рэспублікі.

Кніга В. Каратышэўскага «Адраджэнне калгаса» прысвечана паказу пошты калгас імені Варашылава. У жывой форме яна расказвае пра гераічны нагамані калгаснікаў пераважна сельскагаспадарчій арпелі ў іх барацьбе за арганізацыяна-гаспадарчае ўмацаванне свай гаспадаркі, за высокі ўраджай, за высокую прадукцыйнасць жывёлагадоўчых ферм.

ЗА ОДЭРАМ

На нямецкай зямлі за Одрам ідуць жорсткія баі. Супроць нашых наступачых войскаў немцы сконцэнтравалі ўсе сілы, якія маглі сабраць, і аказваюць адчайнае супраціўленне. У чэра тут паявілася новая нямецкая танкавая дывізія. Яна з хору ўступіла ў бой і ў першай жа схватцы з нашымі танкамі і артылерыяй падарвала буйнае паражэнне.

Нашым войскам прыходзіцца лябіць у выключна цяжкіх умовах. У сувязі з наступам тут неабходна надарваць нават маленькія рэчкі, ператварыць іх у сур'ёзныя водныя перашкоды. Якія прыходзіцца фарсавана на ўсім працягу іскрыненні лавы. Самыя глыбыя сапраўды працяжылі ваіны ідуць у баявых парадках нашых частак. Яны пацугіваюць пантонны і гатовыя маставыя фермы. За некалькі гадоў, не гледзячы на агнявы ўдзел у зямлі і наветра, сапраўды наватэжы надзейны пераправы, на якіх няспынна рухаюцца нашы войскі.

Наступачым ўздоўж шасейнай дарогі па захадзе ад Лідына, танкісты атакавалі вядомы вузел камунікацый і моцны апарны пункт немцаў на раце Бобер—горад Бундау. Праз гэты горад праходзіць некалькі стратэгічна важных камунікацый. Невялікі горад праходзіць бой, і немцы не вытрымалі ініцыятыўнага ўдару нашых танкістаў і пехатцаў, якія падаспелі ўсею за тапакістамі. Горад Бундау з яго заводамі і ваеннымі складамі перайшоў у нашы рукі.

Совецкія рухомыя часткі, не спыняючыся, ідуць уперад. Апракніваюць нямецкія заслоны, якія адчайна супраціўляліся, пераправіўшыся праз Бобер, што разлілася, яны выйшлі да ракі Нейсе, прыкладна ў 80 кілометрах на захадзе ад Лідына. На працягу аднаго дня рухомыя часткі і пехота, не даючы немцам амянцання, з хору занялі, блакіравалі і акружылі цэлы рад гарадоў.

У Глогау акружан нямецкі гарнізон. Праціўнік, які атрымаў загад свайго камандавання біцца да апошняга, упорна абараняе Глогау, гэты буйны вузел абароны і прамысловага цэнтра. Усе каменныя будынкі горада прыставаны ў якасці доўгачасовых агнявых кропак. Наша цяжкая артылерыя, якая следуе ў баявых парадках наступачых войскаў, і самай навадкы б'е па гэтых фашысцкіх гнездах змятаючы з твару зямлі гарнізоны варажых дотаў разам з іх тэхнікай. Гарнізон Глогау асуджаны.

Павярнуўшы па паўднёвым ўсход, танкісты Н-скага злучэння зрабілі выдатны па хуткасці і сіле ўдара маневр і выбілі немцаў з гарадоў Гальберг і Юер. Гарнізон Юера ў палюгім і жорсткім бою быў амаль поўнасо знішчаны. Сёння нашы наступачыя часткі авадалі другімі буйнымі вузламі камунікацый і моцнымі апарнымі пунктамі абароны немцаў—гарадамі Нейштэдаць, Нейзалц, Фрэйштэдт, Шпротау і Штрыгау.


Наступальныя баі не толькі прыводзяць да захопу варажых тэрыторый, але і прыносяць нам багатыя трафеі.

Толькі за 12 лютага ў раёне горада Глогау нашы войскі захапілі на аэрадромах 345 нямецкіх самалётаў і 200 авіямагараў. У лясках на захадзе ад Лідына ў нашы рукі перайшлі буйныя склады з запаснымі часткамі для самалётаў і гаручым. У лясках на поўдні ад Шпротау захаплены велізарныя склады з узбраеннем і боепрыпасамі. Колькасць трафеяў настолькі вялікая, што ўлік іх далёка ішча не закончаны.

У ходзе баёў узята таксама значная колькасць палонных. Многія з іх належаць да свежых злучэнняў, якімі нямецкае камандаванне прабівае глыбокія прарывы, ажыццяўляючы напад на наступачыя часткі совецкіх войскаў.

Мабр А. ШАБАНАУ.

1-шы Украінскі фронт, 14 лютага.



УСЕБЕЛАРУСКІЯ ЛЫЖНЫЯ СПАБОРНІЦТВА КАЛГАСНАІ МОЛАДЗІ

З васьмі абласцей у сталіцу рэспублікі з'ехалі лепшыя лыжнікі, якія былі вызлучаны на міжгаспаўствах, раённых і абласных спаборніцтвах. Гэтыя масавыя лыжныя спаборніцтвы з'явіліся вялікім спартыўным святам. Каля 60 тысяч дзяўчат і юнакоў прынялі ўдзел у іх.

16 лютага блу да старту ўсебеларускіх спаборніцтваў калгаснай моладзі. Роўнымі калонамі адкачваючы крок, выйшлі на парад лыжнікі. Грудзі многіх уздымаюцца спаборніцтва ўпрыгожваюць ордэны і партызанскія медалі.

—Спінра!—звонка раззаста ў марозным паветры каманда. Прыціклі рады калгасных лыжнікаў.

Мітынг адрыву старшыня Камітэта па справах фізкультуры і спорта пры СНЕ БССР тав. Савельев. Уздымаюцца спаборніцтва вітаті Герой Савецкага Саюза сакратар ЦК ЛКСМБ тав. Ліўшцаў і маёр Потаў.

Над гукі аркестра, які выконваў Гімн Савецкага Саюза, узвіўся чырвоны сніг у знак пачатку спаборніцтваў. На старт выхадзяць дзяўчаты. Ім працэдзі праціці

дыстанцыю пяць кілометраў. Па камандзе судзі, першай са старту зрываецца, працягваючы лыжню, прадстаўнік каманды Маладзечненскай абласці Дзярвінска. Адна за другой стартуюць дзяўчаты. З першых мінут ініцыятыву захватваюць лыжнікі Мінскай абласці. Да фініша яны прыходзяць першымі, паказваючы час—т. Кануцік—31 мінута 20 секунд, Нарэйка—31 мінута 53 секунд. Трэціе месца заняла лыжніца Гомельскай абласці тав. Рахунца, якая прайшла пацікілометровую дыстанцыю за 33 мінута 28 секунд.

Напружана праходзіла барацьба ў мужчын. Пры добрым скальжонні, лыжнікам аман пераходзіць сустрэчны вецер. Пяршнінства тут заваяваў таксама прадстаўнік каманды Мінскай абласці. Лепшы час паказаў тав. Гаварскі—49 мінута 12 секунд, другое месца заняў тав. Сенкевіч—49 мінута 17 секунд і трэцяе тав. Шаляма—49 мінута 35 секунд.

Адначасова праходзіў агляд строявой падрыхтоўкі на лыжах байцоў усевоіны.

(БЕЛТА).

Коратка

МАЗЫР. У горадзе арганізаваны 42 профсаюзныя арганізацыі. За апошні час у члены профсаюза прыпята больш 400 чалавек. Мясцовыя камітэты і фабзавкомы праводзяць сярод рабочых вялікую культурна-масавую работу.

ПОВАГРУДАЕ. Закончылася раённая адзіміда мастацкай самадзейнасці. Дзесяці калектываў прадрывстваў, школ ФЗА, рамесніцкіх вучылішчаў, а таксама самадзейнасць чат-чатыліны прынялі ў ёй удзел. Асаблівым поспехам карысталася выступленне сям'і Андрушкевіч з вёскі П'дзюкі. Яны стварылі свой сямейны аркестр, які складаецца з двух скрыпак, італьянскіх гітар і гармоніка. Сям'я Андрушкевіч добра выканала рад беларускіх песень.

КРЫЧАУ. Па ініцыятыве комсамольскай арганізацыі педагагічнага вучылішча адбыўся літаратурны вечар, прысвечаны абмеркаванню апавесці Барыса Гарбатова «Пенагароні». Доклад, які зрабіла выкладчыца літаратуры Чаусава, выклікаў гарачую дыскусію.

БАРЫСАУ. У калгасе імяні Сталіна, Глівенскага сельсавета, добра рыхтуюць да вясны п'ягавую сілу. Тут 100 арпеліных коней размешчаны ў добрых аепленых стайнях. Калгасныя конікі Слайкоўскі, Чарнуха, Собаль і другія ўзорна даглядаюцца замаславаных за імі коней, свечасова кормяць і поіць іх. Коні маюць добрую ўкормленасць.

НАД ЧЫМ ПРАЦЮЮЦЬ БЕЛАРУСКІЯ КАМПАЗИТАРЫ

Вярнуўшыся ў свой родны Мінск, беларускія кампазітары прыступілі да напружанай творчай працы. На працягу 1945 года яны напішуч рад музыкальных твораў.

Кампазітар А. В. Багатыроў піша музыку для оперы «Надзея Дурава» (вядомая гераіня Айчынай ваіны 1812 года). Кампазітар поўнасо закончыў ужо два акты оперы і зараз працуе над пятай карычэй трыага акта.

Багатыроў таксама заканчвае форэ-яйнае трыо для скрыпкі, віяланчэлі і раяля і апрацоўвае народныя беларускія песні для хора.

Над музыкальным афармленнем спектакля «Заложнікі», які будзе пастанаві заслужаным артыстам рэспублікі Л. Г. Рахленка ў Першым Беларускам Дзяржаўным арэдра Працоўнага Чырвонага Слуга драматычным тэатры імяні Янкі

Купалы, працуе кампазітар Е. К. Цікоці. Ш. І. Аладаў працуе над стварэннем оперы «Заслонаў». Лібрэта оперы напісаў паэт Глеба. Кампазітар ужо напісаў музыку чатырох карцін. Над операй «Кастусь Каліноўскі» працуе кампазітар Д. А. Лукас.

Рамансы і песні на словы беларускіх паэтаў Астрыякі, Машара і другіх піша кампазітар Г. Б. Пуцст. Ш. П. Падавіраў працуе над стварэннем смычкавага квартэта.

В. А. Ефімаў ужо напісаў першую частку струннага квартэта, апрацоўвае рад народных беларускіх песень для хора.

Савоз совецкіх кампазітараў БССР пачынае падрыхтоўчую работу да свайго пленума, які адбудзецца ў ліпені—жніўні гэтага года. На пленуме кампазітары падвядуць вынікі сваёй работы за год Айчынай ваіны.

Гістарычна-краяведчыя музеі

Па рэспубліцы адноўлены і працуюць 4 гістарычна-краяведчыя музеі—Гродненскі, Гомельскі, Віцебскі і Саюніскі. Будынак Гомельскага музея немцы зруйнавалі. Зараз музей перадад другі будынак. У гэты музей неўзабаве будзе завезена многа каштоўных экспанатаў, якія

эвакуаваны і захоўваюцца ў Сталінградскай абласці. Захаваўся будынак і многа экспанатаў Пінскага гістарычна-краяведчага музея. Зараз гэты музей укамплектоваецца кадрамі.

Савоз совецкіх кампазітараў БССР пачынае падрыхтоўчую работу да свайго пленума, які адбудзецца ў ліпені—жніўні гэтага года. На пленуме кампазітары падвядуць вынікі сваёй работы за год Айчынай ваіны.

ХОРЭАГРАФІЧНАЕ ВУЧЫЛІШЧА

Пры Беларускам Дзяржаўным арэдра Ляна тэатры оперы і балета арганізавана хорэаграфічнае вучылішча на 110 чалавек. У вучылішча прымаюцца дзеці 7—8 гадовага ўрасту. Тэрмін навучання

10 год. Вучылішча будзе рыхтаваць высокакваліфікаваных артыстаў балета.

Ужо створана і працуе адна група, у якой займаецца 60 чалавек.

Сёння ў тэатрах і кіно:

БЕЛАРУСКІ ДЯРЖАЎНЫ ОРДЭНА ПРАЦОўНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР ІМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ
«ПОЗНЯЕ КАХАННЕ»

Кінотэатр «Першы»
КІНОФЕСТЫВАЛЬ «ЧАПАЕУ»

Кінотэатр «Беларусь»
«ЧАКАЯ МЯНЕ»

Кінотэатр «Радзіма»
«НОВЫЯ ПАХОДЖАННІ ШВЕЙКА»

БЕЛАРУСКАЯ Дзяржаўнага арэдра Працоўнага Чырвонага Сцяга Філармонія
у памяшканні Акруговага Дома Чырвонай Арміі

18 лютага **КАНЦЭРТ**
народнай артысты СССР і БССР, лаўрэата Сталінскай прэміі, Л. П. АЛЕКСАНДРОўСКАЙ.

У КАНЦЭРЦЕ ўдзельнічаюць:
лаўрэат Сталінскай прэміі народны артыст БССР Г. П. ГЛЕБАУ,
народная артыстка БССР А. В. НІКАЛАЕВА,
заслужаная артыстка БССР І. А. МУРАМЦАЎ, Л. Г. РАХЛЕНКА, А. Н. АМІТОН і саліст балета С. В. ДРЭЧЫН.

Ля раяля—галоўны канцэртмайстар тэатра оперы і балета С. Л. ТАЛКАЧОУ.
Праграму вядзе А. ГОРСКІ.

Пачатак у 20 гадзін. Билеты ў касе АДЧА з 14 гадзін.

ДА ўВАГІ ГАЛОУНЫХ БУХГАЛТАРАў ПРАДПРЫЕМСТВАў і ўСТАНОУ
У адпаведнасці з інструкцыяй Народнага камісарыята фінансаў Саюза ССР № 504 «АБ ПРАВАДЖЭННІ РАДІІЗАЦЫІ БІЛЕТАў ЧАЦВЕРТАІ ГРАШОВА-РЭЧАВАІ ЛАТАРЭІ»

УСЕ ПРАДПРЫЕМСТВАў і ўСТАНОУ ПАВІННЫ ЗРАБІЦЬ ДА І САКАВІКА 1945 Г. КАНЧАТКОВЫ РАЗЛІК З УСІМІ ПАДЛІСЧКАМІ і ўРУЧЫЦЬ ІМ АПЛОЧАНЫЯ БІЛЕТЫ ЧАЦВЕРТАІ ГРАШОВА-РЭЧАВАІ ЛАТАРЭІ.

НЕРАДЗАННЫЯ БІЛЕТЫ ЧАЦВЕРТАІ ГРАШОВА-РЭЧАВАІ ЛАТАРЭІ ПАДЛІСЧКАМ, якія АДСУТНІЧАЮЦЬ, ПАВІННЫ БЫЦЬ ЗДаны ў ЦЕНТРАЛЬНУЮ АБО РАЙОННУЮ АШЧАДНУ КАСУ не пазней 10 сакавіка 1945 г.

Упраўленне дзяржпрацшадкас і дзяржкредыта Беларускай ССР.

Мінскі абласны Дом народнай творчасці
ПРАВОДЗІЦЬ РЕГІСТРАЦЫЮ МАСТАКОў-САМАВУЧАК,
СКУЛПІТАРАУ, РЕЗЬЧАКАУ ПА ДРЭВУ, ТКАЧЫХ, ВЫШЫВАЛЬШЫЦ, ГАНЧАРАУ, для аказання дапамогі кансультацыямі і ў набыцці матэрыялаў.

АДНАЧАСОВА ПРАВОДЗІЦА ЗАПІС У СТУДЫЮ ВІЯУЛЕНЧАГА МАСТАЦТВА.

Звяртацца па адрасу: г. Мінск, плошча Свабоды, аблвыканком, пакой 23.

ВІЦЕБСКІ Дзяржаўны педагагічны і настаўніцкі інстытут
аб'яўляе прыём студэнтаў
НА ПАДРЫХОУЧАЕ АДЗЯЛЕННЕ

Прымаюцца асобы, якія скончылі 9 класаў сярэдняй школы, без іспытаў. Студэнты атрымліваюць стэндыю, забяспечваюцца сталовай і інтэрнатам. Да зьявы прыкладзі аўтабіяграфію і дзевядку аб адукацыі. Аб пачатку заняткаў будзе аб'яўлена дадаткова.

ДАКУМЕНТЫ НАКІРОўВАЦЬ ПА АДРАСУ: г. Віцебск, вуліца Фрунзе, 77, педінтэнгент.

ДЫРЭКЦЫЯ

Упраўленне дзяржаўнага страхавання БССР ПРАВОДЗІЦЬ
ПРАЗ СВАЕ РАЕННЫЯ і ГАРАДСКІЯ ІНСПЕКЦЫІ **ДОБРААХВОТНАЕ СТРАХАВАННЕ МАЁМАСЦІ:**

ўСТАНОУ, якія ЗАХОДЗЯЦА НА МЯСЦОВЫМ БЮДЖЭЦЕ, і падпарадкаваных ім прамысловых, комунальных, гандлёвых і сельскагаспадарчых прадпрыемстваў і арганізацый:

ДОМАўПРАУЛЕННІАў і ЖЫЛЛЕВЫХ УПРАУЛЕННІАў мясцовых Саветаў дэпутатаў працоўных;

КААПЕРАЦЫЙНЫХ, ПРАФЕСІЯНАЛЬНЫХ і ГРАМАДСКІХ АРГАНІЗАЦЫЙ.

НА СТРАХАВАННЕ ПРЫМАЮЦА: усякага роду будынкі (апрача дзяржаўнага і жыллага фонда), абсталяванне, інвентар, тавары, матэрыялы і г. д.

Упраўленне дзяржстраха БССР.

Міжнародны агляд

Прайшоўшы тыдзень азнаменаван паздзей выключнай важнасці. Закончылася Крымская канферэнцыя кіраўнікоў трох саюзных дзяржаў. Агукліваана іх дэкларацыя. Раённы, прыняты на гэтай гістарычнай канферэнцыі, сустраты народамі ўсіх свабодалюбных краін і ўсім лічырым і часнымі прыхільнікамі справы свабоды і справядлівасці з вялікім захапленнем і адабраннем.

Рабочыя, калгаснікі, інтэлігенцыя Савецкага Саюза, байцы гераічнай Чырвонай Арміі гарача вітаюць раённы Крымскай канферэнцыі і выказваюць гатоўнасць прыкласці ўсе намаганні для дасягнення хутчай перамогі над несправядлівым ворагам і для арганізацыі трывалага міру і бяспекі ва ўсім свеце. Байцы і афіцэры Чырвонай Арміі, усе працоўныя нашай краіны ў сваіх выступленнях на мітынгах і сходах адзначаюць, што маючыся дружба Савецкага Саюза, Англіі і ЗША—залог перамогі над ворагам і гарантыя трывалага пасляваеннага міру.

Сусветны друк і, асабліва, друк Англіі і ЗША, роўна як і палітычныя дзеячы гэтых краін, выказваюць велізарнае задавальненне раённымі Крымскай канферэнцыі. «Група пасляваеннай палітыкі», якая аднае 50 членаў англійскай палаты абшчы і палаты лордаў, заявіла аб поўнай падтрымцы прапаў, якія змяшчаюцца ў Дэкларацыі Сталіна, Рузвельта і Чурчыля. Выступленні раду членаў палаты Прадстаўніцкай і Сенаца ЗША сведчаць аб гарачай падтрымцы раённай канферэнцыі грамадскай думкай гэтай краіны.

Гру, які выконвае ў часе адсутнасці Сталіна абавязкі Дзяржаўнага Сакратара ЗША, заявіў, што «ўсе могуць адчуваць сябе шчаслівымі, атрымаўшы весткі аб Крымскай канферэнцыі».

Вынікі работы канферэнцыі знайшлі таксама гарачае адабранне ў шырокіх рабочых мас ЗША. Нью-йоркскі цэнтр кангрэса вытворчых профсаюзаў агукліваў заяву, у якой гаворыцца, што вынікі канферэнцыі «ўмацуюць адзінаства амерыканскага народа для падтрымкі выдатных дасягненняў Рузвельта, Стаіна і Чурчыля».

Глава ўрада Паўднёва-Афрыканскага Саюза Маршал Смітс ахарактарызаваў дэкларацыю канферэнцыі, як дакумент, у якім «дзе новае свята». Настолькі-ж высока ацэньвае значэнне канферэнцыі і англійскі друк. Газета «Іоркшыр пост» указвае, што «зьява кіраўнікоў трох дзяржаў адрывае новы перспектывы міру і міжнароднага супраціўлення».

Аднак, як гаворыцца, ў сямі не без урода. Правінцкія навінісцю да тых вялікіх мэт, якія выказаны ў Дэкларацыі Крымскай канферэнцыі, амерыканскі сенатар-член рэспубліканскай партыі Окенскі з'ява і рэзка адгукнуўся аб дэкларацыі Крымскай канферэнцыі.

каб, скарыстаўшы рознасць у думках краін па таму ці ішламу п правакатарскіх метадам ўнесці і рады Аб'яднаных Нацый. Раённы рэацыі паказалі, што саюзнікі сваіх імянных разграміць гітлераўскага імяні. «Дасягнутыя пагадненні амерыканскага газеты «ПМ», павіны зразумець немцам, што іх спробы нуні аглоі будучь бескарнымі фераіямі ўрачыста абвясціла аб масці забяспечыць поўны разгром і знішчэнне германскага мілітарызма пэзма і другія меры, якія могуць па неабходным для будучага міру ў ўсяго свету». Фашысцкім разбой ўдасца ўісці ад адказнасці за іх ж злачынствы перад чалавечтвам.

Пад паіскам Чырвонай Арміі і апарныя пункты ворага. Паў Бу дзе адчайныя спробы нямецка-вешафашыстаў утрымацца прывалі то велізарных страт для фашысцкіх Спіс слаўных перамог Чырвонай А поўніўся новымі гарадамі: Швай Лігніц, Дойч-Кроне, Эльбінг і мношымі. Войскі Чырвонай Арміі не фарсавалі Одэр, але дасягнулі у чы Одэр—Эльба гарадоў Бундау, тау, Нейзалц і выйшлі на раку В Шырокае наступленне Чырвонай ў сваім п'яўхільным руху ўперад, і апошні дзень гітлераўцаў. «Ч Армія стучыцца ў вароты Берліна годзі гебельсўскага прапаганда. На войскі нашых саюзнікіх металыч грызваюць германскія пазіцыі і прас на ўперад.

Вораг у агнявым кальцы. Ачдай ка пауе ў фашысцкім логаве. «Бр лоўным сэнсе слова страшны ў гэт зьявілі ўдзельны адгук кар шведскай газеты «Этэборгс ц шыскія гавары, забраўшы сншна бегуць, што у Іорнберг чутках, перанесена стаіцца Гер фальшывымі папашарамі за гр катарыя нават «скарапацізна і з тым, каб «увакроснуць» п прэзвішчам з фальшывым п Шведскага газеты «Экспрессен» п «калі саюзнікі пачнуць уста кантроль над Германіяй, у іх, як будзе пастанова дакладна праверыць нябожчыцка за апошні час».

Гітлераўская банда ідзе ва бант тварам неабавязнага краху. Імгучт цягнуць катастрофу, яна кідае ў б рух і дзёпай, мужчын і жанчын. С на Захадзе ўжо захватваюць у паг гадовых «важк», якія з п'яжасцю маюць вітоўку, і 60-гадовых с якіх ледзь рухаюць погі. Лёс герм фашызма вырашана. Гітлераўская чалыяцца за жыццё. Але нішто не тве фашызм ад разгрому. Фашызм тарызм будучь выкаранены. Гітлер партыя будзе спірта з твару зямлі. Германія. Рухнула падежа на раскол у лагery саюзнікаў. Уся прапаганда гітлераўцаў у апошні час была накіравана да таго,

што знаходзіцца ў поўмлі на пау захадзе ад Мінска.

У раёне Вінца (на паўднёвым усход Рэмска) непрыяцельска пяхота і падрыхцілі дзе контратакі і аблі калькі дотаў.

За 14 лютага войскі саюзнікаў 1.258 палонных.

Буйная злучэнні сярэдніх і дзкіх бардыроўчыкаў і знішчальнікаў-бам роўчышкаў нанеслі ўдары па камун яч, чыгуначных дэле і другіх раён поўначы і ў усходзе ад Рура і ў далін на. Авіяцыя саюзнікаў зрабіла нал авіяцыйны завол у Золенсене і на і ны завол у горадзе Унна. Знішча бамбардыроўчыкі атакавалі хімчны у Лесероўсене.

На поўначы ад Эхтэрната (Люксембург) войскі саюзнікаў прасунуліся на чвары млі і занялі вышнюю, якая пауе над рэкам Эніц і Прун. На паўночным усходзе ад Эхтэрната часткі саюзнікаў, якія асядлілі дарогу Эхтэрната—Прэль, ліквідавалі не калькі непрыяцельскіх дотаў ў поўмлі ад Прэля. На усходзе ад Эхтэрната саюзнікі, не гледзячы на моцнае супраціўленне праціўніка, прасунуліся на поўмлі ўздоўж ракі Сюр. Часці саюзнікаў дасягнулі пункта,

Адзіны рэдактар.
В. САМУЦІН.

Ваенныя дзеянні ў Заходняй Еўропе

ЛОНДАН, 17 лютага. (ТАСС). У паведамленні штаба вярхоўнага камандавання экспедыцыйных сіл саюзніку гаворыцца, што войскі саюзніку занялі пункт на ўсходзе ад Клеве (Германія). Крону на поўдзень прадаўжылі жорсткі баі ўздоўж дарогі Калькар—Клеве. Саюзнікі расшырылі свае прадмесцяны ўмацаванні на раіэ Нірс.

На поўначы ад Эхтэрната (Люксембург) войскі саюзнікаў прасунуліся на чвары млі і занялі вышнюю, якая пауе над рэкам Эніц і Прун. На паўночным усходзе ад Эхтэрната часткі саюзнікаў, якія асядлілі дарогу Эхтэрната—Прэль, ліквідавалі не калькі непрыяцельскіх дотаў ў поўмлі ад Прэля. На усходзе ад Эхтэрната саюзнікі, не гледзячы на моцнае супраціўленне праціўніка, прасунуліся на поўмлі ўздоўж ракі Сюр. Часці саюзнікаў дасягнулі пункта,

што знаходзіцца ў поўмлі на пау захадзе ад Мінска.

У раёне Вінца (на паўднёвым усход Рэмска) непрыяцельска пяхота і падрыхцілі дзе контратакі і аблі калькі дотаў.

За 14 лютага войскі саюзнікаў 1.258 палонных.

Буйная злучэнні сярэдніх і дзкіх бардыроўчыкаў і знішчальнікаў-бам роўчышкаў нанеслі ўдары па камун яч, чыгуначных дэле і другіх раён поўначы і ў усходзе ад Рура і ў далін на. Авіяцыя саюзнікаў зрабіла нал авіяцыйны завол у Золенсене і на і ны завол у горадзе Унна. Знішча бамбардыроўчыкі атакавалі хімчны у Лесероўсене.